

## ЗАЯВА

Прашу мяне,

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ ,  
(прозвішча, імя, імя па бацьку, дата нараджэння, грамадзянства)

прыняць у сябры Грамадскага аб'яднання "Беларуская асацыяцыя журналістаў".

\* З Дэкларацыяй прынцыпаў этыкі беларускіх журналістаў і СМІ азнаёмлены і абавязуюся  
выконваць.

Месца працы, пасада і працоўны тэлефон: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Індэкс, хатні адрас і тэлефон (мабільны, хатні), e-mail: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (дата)

\_\_\_\_\_ (подпіс)

### Прыняты.

Пракакол № \_\_\_\_\_ пасяджэння Праўлення ГА "БАЗ" ад « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 201 \_\_\_\_ г.

Старшыня паседжання / \_\_\_\_\_ /

Сакратар паседжання / \_\_\_\_\_ /

*Заўвага: Патрэбна 2 рэкамендацыі ад сябраў ГА "БАЗ" (указваецца прозвішча, імя, імя па бацьку, подпіс)*

**Рэкамендую:** / \_\_\_\_\_ /

**Рэкамендую:** / \_\_\_\_\_ /

**ДЭКЛАРАЦЫЯ  
ПРЫНЦЫПАЎ ПРАФЕСІЙНАЙ ЭТЫКІ  
БЕЛАРУСКІХ ЖУРНАЛІСТАЎ  
І СРОДКАЎ МАСАВАЙ ІНФАРМАЦЫІ**

**ПАВАЖАЮЧЫ** сваю прафесію і ўсведамляючы яе вялікую грамадскую значнасць;

**КІРУЮЧЫСЯ** намерам умацоўваць давер грамадства да сродкаў масавай інфармацыі як аднаго з найбольш важных дэмакратычных інстытутаў;

**ПРЫЗНАЮЧЫ** Дэкларацыю Міжнароднай федэрацыі журналістаў аб прынцыпах паводзін журналістаў як стандарт прафесійных паводзін журналіста падчас атрымання, захоўвання, распаўсюду і каментавання інфармацыі;

**РАЗУМЕЮЧЫ**, што прафесія накладае на журналістаў асаблівую адказнасць, сябры грамадскага аб'яднання "Беларуская асацыяцыя журналістаў" дэкларуюць, што яны будуць прытрымлівацца наступных прынцыпаў прафесійнай этыкі:

1. **ПАВАЖАЦЬ** права грамадства ведаць праўду, памятаючы пры гэтым, што ніхто не можа трымаць манаполію на ісціну.
2. **АБАРАНЯЦЬ** права на атрыманне і распаўсюд інфармацыі, свабоду выказвання.
3. **ІМКНУЦЦА** да максімальнай дакладнасці інфармацыі, глыбіні і праўдзівасці аргументаў падчас выказвання сваіх поглядаў, пазіцый і меркаванняў.
4. **ПРЫЗНАВАЦЬ** адкрыта і сумленна ўласныя памылкі.
5. **ЛПЧЫЦЬ** недапушчальным плагіят, свядомае скажэнне фактаў, заведама недакладныя каментары, неабгрунтаваныя абвінавачванні, атрыманне незаконнага ўзнагароджання за распаўсюд або адмову ад распаўсюду інфармацыі.
6. **ПАВАЖАЦЬ** іншыя погляды і меркаванні, спрыяць шырокай грамадскай дыскусіі ў сродках масавай інфармацыі.
7. **НЕ ДАПУСКАЦЬ** дыскрымінацыі паводле расавай прыналежнасці, нацыянальнасці, спавяданай рэлігіі, полу, сексуальнай арыентацыі, палітычных і іншых поглядаў і г. д.
8. **ЗАХОЎВАЦЬ** правы і законныя інтарэсы трэціх асоб падчас пошуку, захавання і распаўсюду інфармацыі.
9. **АБАРАНЯЦЬ** канфідэнцыйнасць крыніц інфармацыі.
10. **НЕ ДАГАДЖАЦЬ** тым, хто пры ўладзе, памятаць, што кантроль за дзейнасцю ўладаў з'яўляецца адной з найважнейшых функцый сродкаў масавай інфармацыі.
11. **ВЫКАЗВАЦЬ** салідарнасць з калегамі, якія пераследуюцца за прафесійную журналісцкую дзейнасць.
12. **ПРЫТРЫМЛІВАЦЦА** юрысдыкцыі журналісцкай супольнасці і канфлікты з калегамі старацца вырашаць без умяшання з боку ўладаў.

Азнаёмлены: (подпіс) \_\_\_\_\_ (імя, прозвішча) \_\_\_\_\_